

Прайдзісьвет

Рыгор Барадулін

Ад мамы памятаю: „Съвет хітрасьцю *пройдзеши* — назад ня вернешся“.

Прайдзісьвет — кажуць на чалавека, які любіць ашукаць, абхітрыць, збрахаць, нагаварыць сем бочак арыштантаў, шмат абяцаць, але нічога ня спраўдзіць.

Раней часцей ужывалася слова *пройда*, *прайдоха*. Чытаем у краёвым слоўніку Ўсходній Магілёўшчыны Бялькевіча: „Ой, *пройда* геста баба!“. У слоўніку беларускай мовы Насовіча: „Гэты *пройда* ўсё знаіць. Глядзі, не кажы нічога нашаму *пройду!*“.

Пройда яшчэ і ў значэнні „ня так перакажа“ і „прадасьць“. Зноў жа ў слоўніку Насовіча таксама пасыля *пройды* стаіць слова *прайдзі-съвет*. Праз злuchok напісана. І дaeцца тлумачэнне: „вопытны хітрэц, *прайдоха*“ — „*Прайдзі-съвета* гэтага нічым не спантальчыш, не спаймаеш“.

Самая выбітная беларуская майстры прыгожага пісьменства ўжывалі і ўжываюць слова *прайдзісьвет* з адмоўным адценнем. Апошнім часам слова *прайдзісьвет* крыху пацесьнена словам *прахвост*. *Прахвост* ад нямецкага „des Profoss“ — асоба на вайсковых караблях, якая сочыць, каб пільнаваліся статуту, і карае парушальнікаў.

Адно слова цягне за сабою цэлы куст словаў. Блізкае да *прайдзісьвета* слова „баламут“. Цікава, як мяне заўсёды папраўляла мама: „не баламут, а беламут“ — гэта той, хто белае муциць.

Прыблуда

Павал Марціновіч

Назоўнік *прыблуда*, бяспрэчна, славянскі. Як і большыня саміх *прыблудаў*, што стала апекаваліся на Беларусі мас-мэдымі, асьветаю, кнігадрукаваньнем, войскам, бясьпекаю, міліцыяй.

На схіле стагодзьдзя мы перажывам зорны час *прыблудаў*. „*Прыблуды* з-пад Нівы крывавай“, — пісаў нацыянальны прарок.

Слова гэтае, аднак, напаўлегальнае. Рэпарцёр не ўжыве яго ў „Панараме“. *Прыблуда* ў тэлеэстэрэ ці ня выкліча нацыяналістычных асацыяцыяў, любы намёк на чужынскае нахабства — як жаба ў горле для тых, у каго на Беларусі рэальная ўлада.

Улада, што й сама прыблукала, *прыблудзіла* да гэтих асобаў выпадкова. Як дурныя і, апроч таго, чужыя грошы. Улада не тубыльцаў, улада *прыблудаў*.

Прыватнік

Рыгор Барадулін

Лацінскія слова *privatus* — *прыватны*, неафіцыйны, пазбаўлены пасады, асаблівы, асабісты, хатні. Адсюль і *прыватнік* — самастойны, самавіты, прадпрыемец, гандляр, спэц у любой прафесіі, які не звязаны зь якім бы там ні было прадпрыемствам, зь дзяржаўнай службай.

Прыватнік зазвычай выконвае індывідуальны заказ для пэўнай асобы альбо для якога калектывуна гаспадар. *Прыватнікі* — перш за ўсё самастойны і незалежны гаспадар. *Прыватнікі*, як і аднаасобнікі, саматужнікі, былі як ня першымі ворагамі калгаснага прыгоннага ладу. *Прыватнікаў* імкнуліся абкласці такімі падаткамі, каб зьнішчыць іх як канкурэнтаў розным майстэрням ад дзяржавы. Бо *прыватнікі* дбалі пра якасць. Часцяком *прыватнікі* насілі лягерныя ватнікі, а дзяржслужбакі — кісялёвыя фракі.

У Беларусі адбылася своеасаблівая *прыватызацыя*. Як назваць яе — ці партызанскай, ці цыганскай, як на конскім базары? І зявіліся нязвычайні *прыватнікі* — некалькі ўладатрымцаў *прыватызавалі* цэлую дзяржаву. Гэта ўжо *прыватнікі* новага кшталту. Гэта, як некалі называлі працаўнікоў адпаведных органаў, — „людзі асобага складу“.

Прымус

Рыгор Барадулін

Нават пасля самага багатага застолья беларусы могуць сказаць: „Піцьесьці было, толькі *прымусу* не было“. А *прымус* гэты жаданы, бо ласкавы. Гаспадары *мусілі*, так бы мовіць, *прымушаць* гасцей болей піць, болей есьці ўгаворамі, прыгаворамі, прыбабунькамі. І Максім Багдановіч у „Вершах беларускага складу“ пісаў:

Ды красна бяседа ня ўзорамі,
А ласкавымі прыгаворамі;
Не ядвабнымі абрусамі,
А ласкавымі *прымусамі*.

Але слова па часе шматсэнсіца, набываюць новыя адцененні.

За савецкім часам слова *прымус* набыло асноўнае значэнне. *Прымушаць* — *прымусова* заганяць у камуністычны рай. *Прымусовыя мэтады*, так бы мовіць, перавыхаваныя. *Прымусовая праца*.

І ўзынікла новае слова — *прымусоўка*. Давалі, прысуджалі пэўны тэрмін *прымусоўкі*, працаўца за „дзякую“, будаваць „съветлае заўтра“.

За савецкім часам быў такі тэрмін — „добраахвотна-прымусова“. Жыцьцё, сапраўды, было, як у казцы: чым далей — тым страшней. У паэме „Над ракой Арэсай“ Янка Купала пісаў:

Але ступіў тут бальшавік —
Ён зьменіць гэты край!

Чыталася дваяка: бальшавікі *прымушалі* зъмяніцца ўсё. І дацягнулі шмат. І ласкавы беларускі *прымус* рабіўся пакаранынем, утаймаванынем бунтойных. Калі ўзяць беларускую абрэвіятуру, дык атрымліваецца калімбурна: *прымус* — пры МУС, гэта значыцца, пры міністэрстве ўнутраных справаў.

Ня столькі съмешна, колькі сумна.

Прыпынак

Валянцін Акудовіч

У жыцьці гарадзкога чалавека, які ня мае свайго аўтатранспарту, транспартны *прыпынак* займае надзвычай істотнае месца. На *прыпынку* ля жыт-